

## СЯРОД ЛЮДЗЕЙ СВАІХ

---

У будні дзень вуліцы Загор'я амаль што пуставалі. Толькі ўранку — чуць свет, а потым адвячоркам — на змяркенні іх напаўняла ажыўленая гамана mestачкоўцаў, калі тыя спяшаліся на работу і з работы.

— Костусь, сконкі-тка да Юркі на эстакаду.

— А чаго?

— Забяры маю аброць з навочнікам.

— А навошта?

— Круглякі вазіцьмем на лесапільню...

Або вясёлая дзявочая перапалка.

— Манё-ё! Дзе ты сёння була?

— Падсочку збирала ў Прыцьках.

— А на танцулькі хадзіцьмеш?

— Анягож!..

Машыны тут трапляліся рэдка, гады ў рады, бо сама Загор'е ляжыць у баку ад наезджаных дарог, усё роўна як хаваецца сярод непралазных балот і дрымучых лясоў ад позірку старонняга чалавека.

Затое ў базарныя дні — двойчы на тыдні: у чацвер і нядзелю — Загор'е жыло асаблівым жыццём. З навакольных вёсак, хутароў і заценкаў сюды сцякаліся тысячи людзей. Па ўсіх дарогах да базарнай плошчы, што тулілася ў самым цэнтры мястэчка, рыпелі запыленыя восі, на вазах цяжка рохкалі адкормленыя парсюкі, бляялі авечкі, бяздумна балбаталі індыкі. Чаго толькі не прывозілі на гэты базар! Кошыкі і кашолкі — з лазы і ядлоўцавых каранёў,

бёрды і прадзільныя грабяні — з цвёрдых парод дрэў, ліповыя сіты і падсіткі, начоўкі, ганчарны атрыбут — місы, збаны, макатры, конаўкі; вочы разбягаліся на вырабах ткацкага рамяства — ручніках, сурвэтках, паясах, настольніках.

Да абеду базар гудзеў, як гіганцкі патрывожаны вулей. А потым як па камандзе ўвесь наезджы люд кідаўся да mestачковых магазінаў, каб набыць нешта пазарэз патрэбнае і абавязкова — якаснае. У гэты час загорскія кааператары, як яны самі гаварылі, «рабілі план». І таму працавалі без перапынку на абед, да сёмага поту. Гандлявалі ў Загор'і прыгожа, са смакам. І нярэдка прыезджыя дзядзькі і цёткі з Барчакоў ці Радзялаўцаў куплялі тут акурат такія ж — цюцелька ў цюцельку — косы, асялкі, юшкі, чапёлы і іншыя гаспадарчыя рэчы, якія гадамі пыліліся на складах або валяліся на паліцах у іхніх вясковых крамах.

Для кожнага, хто прыязджаў на базар, лічылася напісаным правілам абавязкова наведаць mestачковы універмаг. Людзі літаральна асаджалі гэты мураваны будынак. Пабудавалі яго даўно — гадоў трынаццаць таму назад, калі Загор'е яшчэ было райцэнтрам. Цяпер раённы цэнтр у суседнім мястэчку — за шэсцьдзесят кіламетраў, а універмаг так і называецца універмагам. Адно на шыльдзе зафарбавалі трох літары — «рай», а ўсё астатнє так і засталося. Нават прадаўцы ніхто не захацеў пакідаць абжытаеме месца — прывыклі. Да таго ж усе яны людзі тутэйшыя, наведвальнікам добра знаёмыя, і называюць іх па-свойму, проста — Зося, Маня, Тадзік, Пятро. Выключэнне — Алесь Знаходачка. Яго так і называюць — Знаходачка. Дужа спадабалася людзям прозвішча гэтага прыветнага чарнавокага хлопца, таму і называюць.

Між тым, ніхто ў Загор'і, тым больш ніхто з прыезджых, не ведае, што Знаходачка — несапраўднае прозвішча Алеся Іванавіча. Гэта пакуль што ведае ён сам ды яшчэ адзін чала-

век — лабарантка местачковай бальніцы Ларыса Кудрэйка, такая ж, як Алесь, чарнявая, толькі крышачку вышэйшая за яго ростам. І не з чорнымі, а з шэрымі вачымама, асветленымі нейкім унутраным святлом, ціхім і ласкавым, ад чаго яна здаецца яшчэ больш мілай.

— Ты б расказаў, Саша, усім аб сваёй тайне,— прапанавала неяк Ларыса.— Нічога не прыстойнага ў гэтym няма.

— Ат, яшчэ спачуваць пачнуць, не трэба,— адмахнуўся Алесь.

Праўда, Ларысе ён расказаў усё, што ведаў аб сабе. Неяк у хуткім часе пасля вайны яго прывяла ў дзетдом пажылая жанчына і папрасіла ўзяць на выхаванне.

— Гэта мая знаходачка,— сказала яна дырэктару.— На другі дзень вайны ў нас чыгунку бамбілі. Многа тады людзей пабілі — і вайскоўцаў, і цывільных. А гэтага хлопчыка я знайшла вярсты за паўтары ад таго месца, у алешніку сядзеў. Прозвішча свайго не ведаў. Як завуць — пыталася, гэтаксама не ведаў. Сашкам назвала, як майго малодшага... Цяпер, даруйце, хварэю... Цяжка мне...

Вось так і трапіў у спісы дзетдома новы выхаванец — Знаходачка. Пад гэтym прозвішчам ён вучыўся ў школе, пазней — у кааператыўным тэхнікуме, а год назад прыехаў у Загор'е. Яшчэ будучы студэнтам Алесь не раз і не два ламаў галаву над адным і tym жа пытаннем: што зрабіць, каб хоць што-небудзь даведацца пра сваіх бацькоў? Помачы прасіў ва ўсіх, у каго толькі можна было яе папрасіць. Абіваў парогі ваенкамата, назаляў выкладчыкам, адбою ад яго не было ў дырэктара тэхнікума. І ўсё дарэмна. Нават тая жанчына, што некалі выратавала яму жыццё, і яна як у ваду канула.

Напачатку ў падлетка было многа супяречлівых жаданняў: і вучыцца далей і, напрыклад, купіць сабе веласіпед. Алесю дужа хацела сябе свой веласіпед. Нейкі час ён нават спадзяваўся — убіў сабе ў галаву,— што павінен знайсці ладную суму грошай, а потым на-

будзе веласіпед. Няхай сабе не гоначны, а самы звычайны — лёгенькі, з нікеляванымі абадкамі. Але міналі месяцы, гады, грошай ніхто не губляў, і, натуральна, Алесь іх не знаходзіў. Пасталеў і, як гэта бывае ў такіх выпадках, пасмяяўся з дзіцячых жаданняў. А на змену ім прыйшлі новыя. Захацелася мець матацыкл. Іншы раз ён на палавіну сваёй стыпендыі скучляў у сакурснікаў білеты грашова-рэчавай латарэі. Аднак матацыкла не выйграў. У Загор'е ён прыехаў не толькі з дыпломам тавараразнаўцы ў кішэні, але і з гарачым жаданнем працаўца, сумленна служыць людзям, бо менавіта ў работніках гандлю ён бачыў цяпер тых, хто можа — і павінен! — кожны дзень прыносіць чалавеку радасць.

Сустрэча з Ларысай адкрыла перад юнаком новы свет, пакуль што незнёмы, шчымліва-радасны. Пасля спатканняў з ёй Алесь як апантаны да світанку блукаў па вуліцах, за мястэчкам, і ўсё ўяўлялася яму не такім, як раней. Зоркі цяпер не проста мігацелі ў небе — падміртвалі яму, перапоўненаму птасцем новага пачуцця; круглатвары месяц не свяціў, а ўсміхаўся, па-сяброўску хораша і шчыра; нават старэча вяз, пад якім яны страчаліся ў кароткатэрміновым доме адпачынку, не пакрэктаў над безымяннай рачулкай — здавалася, напінаўся, каб прыўзняць вышэй звісаўшую да зямлі цяжкую густазялённую накідку і не замінаць гарэзлівай пары бавіць час.

Знаходачка ніколі не мераў людзей на адзін капыл, усё ж быў шчыра здзіўлены, калі яго знаёмства з Ларысай сустрэлі ў сельпо не сказаць каб прыхільна. Сакратарка Нюра, раней такая ўважлівая і ветлівая, адразу ж перастала ўсміхацца Алесю, калі таму даводзілася заходзіць да Івана Майсеевіча Цімашкевіча, старшыні сельпо. Бухгалтар Маруся Кіслая, з усімі калючая, а з ім такая лагодная — ну, хоць да раны прылажы, чамусьці страціла ўсялякую цікавасць да выканання плана тавараабароту і больш амаль не паказвалася ва універмагу.

Сам «шэф» — так называлі супрацоўнікі Івана Майсеевіча, сухога, як таран,— толькі да знаўся, што Знаходачка заляцаецца да Ларысы, тут жа паклікаў да сябе рэвізора, тоўстага і марудлівага Кольку Чыжыка, і строга папярэдзіў:

— Вачэй не спускай з яго. Галавой адказваеш мне за гэтага дзетдомаўца.

— Ды вы што, Іван Майсеевіч,— спрабаваў развеяць сумненні «шэфа» Колька Чыжык.— Ен жа цудоўны работнік!

— Ведаем мы гэтых цудоўных работнічкаў. Прыслалі таваразнаўцам, а папрасіўся за прылавак. З чаго б гэта? Паніжэнне, як ні кажы... Разумець трэба!

— Быць загадчыкам аддзела — хіба ж гэта паніжэнне? — развёў рукамі Чыжык.— Ды яшчэ такога аддзела, як швейныя вырабы...

— Э-э-э, нічога ты не разумееш, братка. Дзетдомавец! — палец Івана Майсеевіча так гулка забарабаніў па мармуровым чарнільным прыборы на стале, што рэвізор часта залышаў блізарукімі вачымі і змоўк.— Разумець трэба! — паўтарыў старшыня сельпо, пераходзячы на шэпт.— Дзетдомавец! А тут яшчэ дзяўчына. Таксама прыезджая. Калі што якое, дык у абойх, напэўна, ні кала ні двара... Галадранцы, адным словам. Разумець трэба!

Гэта размова адбылася якраз напярэдадні справаздачна-выбарнага сходу ўпаўнаважаных (пайшчыкаў) сельпо. А на сходзе Знаходачка нечакана для ўсіх падаў у прэзідыум запіску і папрасіў слова. Выступаў ён доўга, але яго слухалі ўважліва, бо Алесь не чытаў з паперкі, як гэта рабілі амаль усе выступаючыя,— гаварыў як умеў. Барадатыя дзяды, што сядзелі на пярэдніх крэслах, у знак згоды з ім ківалі галовамі. Дзяўчаты таксама цікавалі трошкі зацікаўленымі вачамі. У новым гарнітуры Алесь выглядаў па-святочнаму ўрачыстым, падцягнутым, як салдат у дзень прыняцця прысягі.

Алесь таварыў пра тое, што даўно варта было б адмовіцца ад дзедаўскіх метадаў гандлю, што, мабыць, толькі ў Загор'і пакупнікі пазбаўлены магчымасці мець адкрыты доступ да тавараў. А вінавата ў гэтым праўленне сельпо, дзе лепшай формай барацьбы з нястачамі лічаць прылавак — таму адгароджваюцца ім ад пакупнікоў. І ў той жа час праўленне не зважае, як нарыхтоўшчыкі спажывецкага таварыства штогечар у местачковым скверы, каля чайнай, спраўляюць такія п'янныя оргі, што страшна глядзець. А калі чалавек «пад мухай» — хіба далёка да бяды. Тым больш — гэта ведаюць усе — кішэні ў нарыхтоўшчыкаў заўсёды набітыя грашымі.

Іван Майсеевіч сядзеў у прэзідыйуме поруч з намеснікам старшыні райвыканкома, перашпітваўся з ім і ўсё ж уважліва слухаў выступленне Знаходачкі, нешта занатоўваў у свой блакноцік. У заключным слове ён ухваліў прапанову Алеся і тут жа, як кажуць гандлёвыя работнікі, «не адыходзячы ад касы», дазволіў абсталяваць адкрыты доступ да тавараў у аддзеле швейных вырабаў універмага. Выходзячы з местачковага Дома культуры, дзе праходзіў сход, ён шматзначна буркнуў Чыжыку, які стаяў каля дзвярэй, сваё нязменнае «Разумець трэба!». І так непрыемна зморшчыўся, быццам толькі што каўтануў сталовую лыжку лякарства, гарчэйшага за воцат.

Праз колькі дзён аддзел быў пераабсталяваны: выкінулі прылаўкі, на манекенах, вешалках, паліцах акуратна размясцілі тавары. Аж пасвятлела ў гандлёвай зале, стала прасторней і нават утульней. Пакупнікі былі шчыра здзіўлены і навіной у арганізацыі гандлю, і далікатнымі адносінамі да іх, больш звычайнага затрымліваліся, выбіраючы неабходны тавар. Затое амаль ніхто не выходзіў без пакупкі.

Пасля работы падлічылі выручку. Яна ў два разы перавышала звычайнную ў базарны дзень. Чыжык, які ад самага ранку «вачэй не спускаў» з Алеся, павіншаваў яго з поспехам і па-

бег далажыць Івану Майсеевічу аб выніках гандлю.

У наступную нядзелю людзей прываліла столькі — яблыку не было дзе ўпасці. Прыток наведвальнікаў пачаў спадаць ажно пад вечар. Алесь падышоў да акна, глянуў на вуліцу. Задзіра вецер без жалю калашмаці тоненъкую бярозку, прыціскаў да паркана. Стала шкада яе, кволую, зусім юную. Бярозка не паддавалася, рапуча і горда вырывалася з абдымкаў раз'юшанага задзіры распусніка. «Малайчына!» — як самаму блізкаму другу, усміхнуўся ёй Знаходачка. А паўз местачковыя прысады навыперацкі неслася першае рознакаляровое лісце — чырвонае, жоўтае, аранжавае — верная прыкмета наступлення восені. Хутка павінна была прыйсці Ларыса — яны загадзя дамовіліся схадзіць у кіно, і Алесь наважыўся дачакацца яе тут, каля акна. Прыгадалася ўчараашняя сустрэча. Ларыса паабязцала сёння адказаць на ягонае пытанне. Карцела ўявіць, як яна гэта зробіць. «Пэўна, скажа проста: «З табой — хоць на край свету».

Думкі аб Ларысе, аб хуткім і жаданым спатканні перабіў спалоханы голас Зоські:

— Ой! А божухна! — прадаўшчыца ледзьве стрымлівала слёзы. — Футра ўкралі. Вось тут вісела цыгейка. Добра памятаю: нікому не адпускала. А яго няма. Як скрэзъ зямлю правалілася. На крайняй паліцы ляжалі пяць гарнітураў — вешалак не хапіла, дык я іх вось тут, у куточку, паклала. Таксама няма. Як цяпер помню: адтуль ніводнага не адпускала...

Збегліся ўсе работнікі ўнівермага, пачаўся роспыт — як і што? Перавярнулі ўсё ў аддзеле, аднак ні футра, ні гарнітураў не знайшлі. Алесь, збялелы, маўкліва выслушваў парады сваіх прадаўдоў і тут жа паведаміў аб усім у аддзяленне міліцыі.

— Івану Майсеевічу не забудзьце пазваніць, — парай ў нехта з прадаўдоў, калі Знаходачка ўжо набіраў нумар кватэрнага тэлефона старшыні сельпо.

Рэвізор Чыжык з'явіўся так хутка, што ўсе аж пераглянуліся.

— За вуглом ты стаяў, ці што? — укалола Зоська і змерала яго з галавы да ног адкрыта пагардлівым позіркам.

— Мы, як заўсёды, на пасту,— абадрыўся Чыжык, смешна задзіраючы кірпаты носік-бульбінку і кідаючы на падаконнік пухлую скураную папку, з якой амаль ніколі не разлучаўся.— Дык што, пачнём?

— Міліцыю пачакаем,— адварнуўся да акна Знаходачка.

Хутка прыйшоў начальнік местачковага аддзялення міліцыі капітан Піўцаеў, распытаў, як усё гэта здарылася, і на дзвярах універмага з'явілася добра знаёмая пакупнікам паперка: «Рэвізія».

Апоўначы рэвізійная камісія закончыла сваю работу. У аддзеле швейных вырабаў не ставала тавараў на паўтары тысячи рублёў. (Нават па тым часе гэта лічылася ўжо буйнай нястачай).

— Дагандляваўся! — Чыжык адным словам далажыў па тэлефоне старшыні сельпо аб выніках рэвізіі, а потым доўга ківаў галавой у знак згоды з тым, што яму гаварыў Іван Майсеевіч.

Знаходачка не чакаў лепшага прысуду, таму не здзівіўся паведамленню, што ён адхіляеца ад работы і павінен зараз жа здаць усе каштоўнасці прадаўцу аддзела панчошна-шкарпэткавых вырабаў Тадзіку Чукачу, які прызначаецца цяпер загадчыкам.

Перадачу закончылі толькі на досвітку. Вынік быў ранейшы: не ставала паўтары тысячи рублёў. Алесь падпісаў акты і наважыўся, не заходзячы дамоў (ён стаяў на кватэры ў самым цэнтры мястэчка, непадалёк ад універмага), аднесці апошнюю справа здачу ў кантору сельпо, якая знаходзілася на самай ускраіне. Не павосеньску зыркае сонца выкацілася з-за лесу і ўтаропіла свой агністы позірк у высокія вони універмага, разбіла на падлозе роўныя

ярка-жоўтыя квадраты, падобныя на дзіцячыя «класы». Ларыса рассказала, што ў дзяцінстве вельмі любіла гуляць у «класы», успомніў ён, абмінаючы сонечныя квадраты ў гандлёвай зале.

У кантору Знаходачка пайшоў адзін. Можна было б, канечне, пайсці з Чыжыкам, але той з незвычайнай для сябе лёгкасцю абагнаў яго на процілеглым баку вуліцы і з самазадавленай ухмылачкай імянінніка, быццам той усяму мястэчку раднёй даводзіцца, пашыбаваў нацянькі — цераз сквер. Алесю спяшацца не было куды. Ішоў ён паволі, як здарожаны коннік, што хвілін колькі назад вылез з сядла. Ён яшчэ не ведаў, што загорскія вуліцы — з краю ў край — ужо разнеслі апошнюю навіну: «Знаходачка прагандлюваўся. Ажно на паўтары тысячы».

Сакратарка Нюра спачувальна кінула яму «Добры дзень», упаўне афіцыйна паказваючы на дзвёры, аbabітыя чорнай цыратай.

— Вас чакаюць. Заходзьце.— Яна так і сказала — «vas».

Іван Майсеевіч сустрэў яго непрыязна, нават не паздароўкаўся, доўга глядзеў спадылба, пакуль прыкурваў цыгарэту. Потым зусім нечакана спытаў:

— А хто бацькі тваёй... гэтай самай... як яе?..

— Ларысы! — падказаў Чыжык, які ўжо сядзеў у кабінечке «шэфа».— Маці яе даўно памерла. А бацька ваенны... Ваенны ў адстаўцы.

Чыжык аж падскочыў на крэсле. Яго нястрыманасць раззлавала Івана Майсеевіча, і ён павысіў голас. Толькі не на рэвізора — на Алеся.

— Што ты мне вярзеш — ваенны ды ваенны. Чын які ў яго, пытаюся?

— Вось гэтага я не ведаю. Не цікавіўся чынам. А што такое?

— Як што? Ты ж збіраўся жаніцца з ягонай дачкой?

— Так, збіраўся.

— У дом адпачынку разам ездзілі. У дзень

нараджэння падарыў ёй залаты гадзіннік. Гэта ж праўда?

Толькі цяпер Алесь зразумеў, куды гне Іван Майсеевіч.

— Дык вось,— заключыў старшыня сельпо,— хай твой будучы цесць дапаможа цяпер пагасіць растрату.

— Ніякай растраты ў мяне няма,— Знаходачка пачырванеў да вушэй.— Пакража гэта. Украі тавар, разумееце. І ніякіх грошай я не вазьму ні ад цесця, як вы кажаце, ні ад каго іншага.

— Годзе! — грымнуў аб стол сухі кулак «шэфа».— Я так і ведаў: будзеш выкручвацца. Ра-цы-я-на-лі-за-тар! Гроши — на бочку, інакш я наладжу табе такое вяселле — век не забудзеш. Спазнаеш, што такое неба ў вялікую клетку.

Выходзячы з кабінета, Алесь чуў, як Іван Майсеевіч загадаў Чыжыку зараз жа звязацца з міліцыяй.

— А то яшчэ ўцячэ,— буркнуў рэвізору старшыня сельпо.

Ларысы на работе не аказалася. Не было яе і на кватэры. «Мо да мяне пайшла? Мо дачулася пра нястачу і захоча вярнуць падарунак?» — ад гэтай думкі ў Алеся па спіне забегалі халодныя мурашкі. Ён шукаў яе па ўсяму мястэчку, але дарэмна: дзяўчына як скроль зямлю правалілася. Разгублены, Знаходачка збочыў у надрэчны завулак і пайшоў за мястэчка. Над рэчкай яшчэ вісё туман. Быў ён пасенняму такі густы, шчыльны, што, здавалася, заглушаў шум вады. Думкі, агідныя і назойлівыя, як мухі ў летнюю спёку, не адставалі ні на хвіліну.

Асені дзень кароткі, што зайцаў хвосцік,— прамільгнуў і знік. У Загор'е Алесь вяртаўся, калі ўжо зусім сцямнела, і толькі ўдалечыні, над лесам, гарэла невялічная фіялетавая хмарка, падобная на вымпел. У местачковым скверы яго аклікнулі нарыхтоўшчыкі сельпо.

— Э-эй, рацыяналізатар! Як жывеш?!

Алесь нічога не адказаў, прыбавіў кроку.  
Заду п'яны голас зацягнуў тужлівую песню:

Затапіла кума печ  
Сырымі дрываемі...

Яго не падтрымалі. На нейкі час у скверы ўсталявалася цішыня, але яе хутка абарваў хрыплы, каркаючы смех. Той жа голас пра-  
цягваў:

Калі будуць ярка гарэць,  
Затушу вадою.

Хацелася пабегчы, каб не бачыць п'яных нарыхтоўшчыкаў, не чуць іх прыдзірлівага, да болю нахабнага смеху. Ён ужо быў кінуўся бегчы, як раптам выцяй нагою нешта мяккае. Спыніўся. На ледзьве асветленай алеі валялася цыратавая сумка. З такімі звычайнай ходзяць нарыхтоўшчыкі і брыгадзіры. У прэйскуранце рознічных цэн яна так і называецца — брыгадзірская сумка. Зазірнуў у яе і... вачам сваім не паверыў: яна была паўнютка набіта пачкамі грошай. На іх яшчэ захаваліся банкаўскія — крыж-накрыж — паласатыя папяровыя наклейкі. Прыціснуў сумку да грудзей і апусціўся на першую ж, што трапіла на вочы, лавачку. Чамусыці ўспомнілася дзіцячае жаданне купіць сабе веласіпед. А потым прыгадалася студэнцкая стыпендыя, білеты грашова-рэчавай латарэі і ўладны голас Івана Майсеевіча: «Грошы — на бочку, інакш...»

— Дзе ты сёння цэлы дзень прападаеш? —  
пачуў ён непадалёк голас бухгалтара Марусі Кіслай. — Ад самай раніцы цябе шукаюць і ні-  
дзе знайсці не могуць. З ног зблісія.

— Хто шукае?

— Капітан Піўдаеў. Уся міліцыя.

Бухгалтар хацела яшчэ аб нечым сказаць, аднак Знаходачка як уджалены падхапіўся з месца, з разбегу сігануў цераз штакетны паясок агароджы і штосілыш паляцеў у бок цэнтральнай вуліцы, дзе знаходзілася аддзяленне міліцыі. Ён бег і не чуў ног пад сабою. Па-  
чуще было такое, нібыта ён не бяжыць, а толь-

кі што спатыкнуўся, трапіў у багну і цяпер з усіе сілы вырывацца з яе хісткай і пягучай, як дзёгаць, калатушы.

Піўщаева ён мала што не збіў з ног на парозе аддзялення міліцы.

— А-а, Знаходачка,— праpusціў яго наперад капітан.— Вас сапраўды днём з агнём не знайдзеш.

— Ды я тут... я нікуды... не ўцякаў,— глас Алеся раптоўна задрыжаў, пахаладзела ў грудзях.— На рэчку хадзіў. Цяпер вяртаюся і, бачыце... знайшоў,— ён працягнуў капітану знайдзеную сумку.— У скверы на алейцы валялася. Там нашы нарыхтоўшчыкі... Зноў спяваваюць... Сёння панядзелак — справаздачны дзень для ўсіх нарыхтоўшчыкаў, гроши ім на закупку выдаюць.

— А што ў сумцы? — усё яшчэ не разумеў Піўщаеў.

— Гроши, таварыш капітан.

— У такім выпадку трэба вярнуцца... І ўмяне для вас, Знаходачка, ёсьць прыемная наўвіна.

Ужо ў кабінечце Піўщаеў сказаў:

— Знайшлі мы вашу пакражу. У Роўна заўтрамілі трох рэцыдывістаў з касцюмамі і футрам. Раніцой іх прывязуць сюды.

Без дазволу Алесь як стаяў, так і плюхнуўся на канапу. Стала душна, як у спякотны дзень, і ён расшпіліў каўнер сарочкі. За дзвярыма заракатаў зычны голас, пэўна, дзяжурнага:

— Нельга сюды, сказана... Таварыш капітан заняты... Не пушчу, сказана...

Нечакана дзвёры шырока адчыніліся, і ў кабінет убегла Ларыса. Ружовашчокая — ад хвальяння, няйначай,— яна спынілася побач з Алесем.

— Адпусціце яго, таварыш капітан. Ён не вінаваты. Вось вам гроши. Калі ласка. Толькі адпусціце.

— Ларыса! — голас у Алеся зноў задрыжаў.— Адкуль у цябе столькі грошай?!

— Не хвалюйся, Саша. Я дамоў едзіла. Раскашэліўся мой генерал.

— Пра што ты гаворыши? Які генерал?

— Бацька мой. Ён генерал у адстаўцы. Прыехаў са мной. Хоча з табой пазнаёміцца.

Піўцаеў узняўся з-за стала і, перш чым вярнуць дзяўчыне скрутак, растлумачыў усё, што здарылася. Усё па парадку.

— Знаходачка ты мая залатая! — Ларыса ўпершыню пры людзях моцна абняла Алеся.

На рудэ ў яе зіхацеў залаты гадзіннічак.